



ЧАМУ
«ТРАСЕ»
ЕЎРАЗІЮ?



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

АЭРАЖЫВАПІС
ФРАНТАВІКА
МІХАІЛА ЧЭПІКА

13



20

КАСТРЫЧНІКА 2020 г.

АЎТОРАК

№ 204 (29318)

ЦЫТАТА ДНЯ



**Ірына КАСЦЕВІЧ,
міністр працы
і сацыяльнай абароны:**

«Мы ўважліва паглядзелі на магчымасці Працоўнага кодэкса і сёння прапанавалі шматдзетным мамам перайсці на гнуткі графік, скарачаны з васьмі да сямі гадзін рабочы дзень. Пры гэтым захаваецца ў поўным аб'ёме зароботная плата як за васьмігадзінны рабочы дзень.

Нас падтрымалі, у 2021 годзе мы будзем уваходзіць чарговы раз з пэўнымі карэктуркамі ў Працоўны кодэкс, таму будзем прапаноўваць дэпутатам, каб яны нас таксама падтрымалі».

Нястрачаныя храмы



Фота Аляксандра КЛЕШЧУКА.

На падворку праваслаўнага Петрапаўлаўскага сабора Гомеля ўсталяваны макеты — копіі былых цэркваў. Для кожнай з іх можна прачытаць падрабязную інфармацыю аб страчаным помніку. Вывучаюць яе не толькі прыхаджане, але і тыя, каму неаб'якава лёс і гісторыя горада на Сожы.



КОРАТКА

• Увод жылля ў Беларусі ў студзені—верасні павялічыўся на 5,7 %.

• **Індывідуальным прадпрымальнікам хочацца дазволіць з 1 студзеня 2021 года звяртацца па адміністрацыйныя працэдурны ў любую падатковую. Экстэрытарыяльны прынцып абслугоўвання ў падатковых ужо дзейнічае для фізічных асоб.**

• У Беларусі штогод вывозяць з лесу каля 15 тысяч кубічных метраў смецця.



• У нашай краіне можа знікнуць спіс забароненых для жанчын прафесій.

• Міністэрства па падатках і зборах хоча перайсці на стапрацэнтную падачу падатковых дэкларацый у электронным выглядзе.

• **Беларусь атрымала ад «падатку на Google» больш за Вр60 млн.**

Гэта важна!

Дыстанцыйная работа, абмежаванне кантактаў і іншыя меры

Міністэрства аховы здароўя зацвердзіла новыя рэкамендацыі ва ўмовах распаўсюджвання COVID-19

Другая хваля COVID-19 набірае абароты ва ўсім свеце. У Беларусі кожны суткі рэгіструецца больш за 600 новых выпадкаў. Міністэрства аховы здароўя зацвердзіла метадычныя рэкамендацыі па прафілактыцы каранавіруснай інфекцыі. Яны прызначаны для работнікаў і наведвальнікаў камерцыйных і некамерцыйных арганізацый, прадпрыемстваў, устаноў, а таксама індывідуальных прадпрымальнікаў. Гэтыя правілы накіраваны на зніжэнне рызыкі распаўсюджвання інфекцыі і захаванне здароўя ва ўмовах пандэміі COVID-19.

Падкрэсліваецца, што рэкамендацыі не датычацца ўстаноў адукацыі, аховы здароўя, сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, папраўчых і ўстаноў Міністэрства абароны.

У прыватнасці, рэкамендуецца перавесці максімальна магчымую колькасць работнікаў на дыстанцыйную работу (пры наяўнасці такой магчымасці і з пільмовага дазволу работніка). У першую чаргу гэта павінны быць асобы з груп рызыкі. Таксама пажадана абмежаваць любыя масавыя мерапрыемствы з удзелам больш як пяці чалавек (сходы, выстаўкі, канферэнцыі), а ўкараняць пераважна электроннае ўзаемадзеянне, тэлефонную і факсімільную сувязь. Гэтак жа рэкамендуецца абмяжоўваць камандзіроўкі і рабочыя паездкі.

Мэтазгодна выкарыстоўваць бескантактавыя ўстройства для адкрыцця дзвярэй, выключальнікаў святла, работы сантэхнічнага абсталявання. Таксама варта забяспечыць бяспечны пітны рэжым супрацоўнікаў і незніжальны месячны запас сродкаў дэзынфекцыі.

СТАР. 3

Полюс інтарэсаў

Аляксей ГАЙДАШОЎ:

«Зімоўка ў Антарктыдзе — асаблівы выпадак»

Восем месяцаў у годзе аказаць дапамогу на ледзяным кантыненте ніхто не зможа

У НАН Беларусі дадзены ўрачысты старт 13-й Беларускай антарктычнай экспедыцыі. Сёлета на лядовы кантынент адправяцца дзесяць удзельнікаў: як спецыялісты, якія ўжо пабывалі ў Антарктыдзе (пяць чалавек), так і навічкі. Членаў экспедыцыі чакае нялёгкая праца па нарошчванні будаўніцтва ўласнага дому на берагах Антарктыкі — Беларускай антарктычнай станцыі «Гара Вячэрняя», а таксама па правядзенні навуковых даследаванняў у рамках дзяржаўнай праграмы па вывучэнні Антарктыкі.

СТАР. 4



ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008